



ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ
НАЦЫЯНАЛЬнай АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ
МІЖНАРОДНЫ ДЗЯРЖАЎНЫ ЭКАЛАГІЧНЫ
ІНСТЫТУТ ІМЯ А.Д. САХАРАВА БЕЛАРУСКАГА
ДЗЯРЖАЎНАГА ўНІВЕРСІТЭТА
ІўЕЎСКІ РАЁННЫ ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
РЫМА-КАТАЛІЦКІ КАСЦЁЛ У БЕЛАРУСІ

ПРАГРАМА

Навукова-практычнай канферэнцыі

БЕЛАРУСЬ, ІўЕЎСКІ КРАЙ І ЭДВАРД ВАЙНІПОВІЧ



Іўе, 13 верасня 2019 г.

ЗАПРАШАЕМ НАВЕДАЦЬ



Археалагічную навукова-музейную экспазіцыю
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1. Тэл. +375 17 2841870



Іўеўскі музей нацыянальных культур

Адрас: г. Іўе, вул. 17 Верасня, 9.
Тэл.: (8-01595) 2-68-96, 2-32-45.
Сайт: <http://ivye-museum.by>



Іўеўскі цэнтр культуры і вольнага часу

Адрас: г. Іўе, вул. 1 Мая, 2.
Тэлефон: (8-01595) 2-21-07
Сайт: <https://irdk.00owebhostapp.com>



Іўеўская сярэдняя школа

Адрас: г. Іўе, вул. 50 год Кастрычніка, 25.
Тэл.: (8-015-95) 6-12-49 (прыёмная).
Сайт: <https://ivye.schools.by/>



Гімназія №1 г. Іўе

Адрас: г. Іўе, вул. 50 год Кастрычніка, 25а.
Тэл.: (8-015-95) 6-12-36 (прыёмная).
Сайт: <https://gymniivye.schools.by/>

Ілюстрацыя на вокладцы:

Паштоўка "Iwje - Katholische Kirche" (1918)

АРГКАМІТЭТ
навукова-практычнай канферэнцыі
«БЕЛАРУСЬ, ІЎЕЎСКІ КРАЙ І ЭДВАРД ВАЙНІЛОВІЧ»

Каваленя <i>Аляксандр Аляксандравіч</i>	акадэмік-сакратар Addзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар;
Булак <i>Аляксандр Іванавіч</i>	старшыня Іўеўскага раённага выканаўчага камітэта;
Даніловіч <i>Вячаслаў Віктаравіч</i>	дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;
Носуль <i>Лідзія Вайцехаўна</i>	намеснік старшыні Іўеўскага раённага выканаўчага камітэта па пытаннях развіцця сацыяльнай сферы;
Лакіза <i>Вадзім Леанідавіч</i>	намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;
Пуцік <i>Уладзімір Станіслававіч</i>	дэкан факультэта павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарава БДУ, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;
Завальнюк <i>Уладзіслаў Мацвеевіч</i>	кскндз-магістр, пробашч касцёла св. Сымона і Алёны ў г. Мінску, кандыдат гістарычных навук;
Гавецкі Ян	кскндз, пробашч парафіяльнай супольнасці і дэкан Іўеўскага дэканату;
Салаўянаў <i>Андрэй Пятровіч</i>	вучоны сакратар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;
Унучак <i>Андрэй Уладзіміравіч</i>	загадчык аддзела гісторыі Беларусі Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;
Анофранка <i>Наталля Васільеўна</i>	старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;
Новік <i>Наталля Яўгенаўна</i>	старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;
Ганчарэнка <i>Кірыл Дзмітрыевіч</i>	лабарант першай кваліфікацыйнай катэгорыі Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

ПАРАДАК ПРАЦЫ КАНФЕРЭНЦЫІ

13 ВЕРАСНЯ

- 8⁰⁰ – выезд удзельнікаў канферэнцыі з г. Мінска ў г. Іўе
- 11⁰⁰ – адкрыццё канферэнцыі, пленарнае пасяджэнне
- 12³⁰ – творчая праграма Іўеўскага раённага цэнтра культуры
- 13⁰⁰ – перапынак на абед
- 14⁰⁰ – праца па секцыях
- 16³⁰ – падвядзенне вынікаў канферэнцыі
- 17⁰⁰ – аглядная экскурсія па Іўі
- 18⁰⁰ – вячэра
- 20⁰⁰ – ад'езд удзельнікаў канферэнцыі ў Мінск

Рэгламент працы:

даклад на пленарным пасяджэнні – 15 хвілін,
на секцыі – 10 хвілін.

13 ВЕРАСНЯ

11:00 – 13:00

(Іўеўскі цэнтр культуры і вольнага часу, г. Іўе, вул. 1 Мая, 2)

АДКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ

Прывітальнае слова старшыні Іўеўскага раённага выканаўчага камітэта **Аляксандра Іванавіча Булака**.

Прывітальнае слова мітрапаліта Мінска-Магілёўскага, арцыбіскупа **Тадэвуша Кандрусевіча**.

Прывітальнае слова епіскапа Лідскага і Смаргонскага **Парфірыя**

Прывітальнае слова дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдата гістарычных навук, дацэнта **Вячаслава Віктаравіча Даніловіча**.

Прывітальнае слова намесніка старшыні Пастаяннай камісіі па заканадаўстве Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь **Аляксандра Іванавіча Маркевіча**.

Прывітальнае слова намесніка начальніка Генеральнага штаба Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь па навуковай рабоце, палкоўніка, доктара ваенных навук, прафесара **Мікалая Яўгенавіча Бузіна**.

Узнагароджанне настаўнікаў і вучняў Іўеўскага раёна.

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

(Іўеўскі цэнтр культуры і вольнага часу, г. Іўе, вул. 1 Мая, 2)

1. **Завальнюк Уладзіслаў Мацвеевіч** – кандыдат гістарычных навук, ксёндз-магістр, пробашч касцёла св. Сымона і Алены ў Мінску.
Тэма даклада: *Штрыхі жыццёвага шляху грамадзяніна, гаспадара і хрысціяніна Э. Вайніловіча.*
2. **Лакіза Вадзім Леанідавіч** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Дзейнасць Інстытута гісторыі НАН Беларусі па вывучэнні, захаванні і папулярызацыі археалагічнай спадчыны Беларусі і Іўеўскага раёна.*
3. **Стрэнкоўскі Сяргей Пятровіч** – доктар гістарычных навук, прафесар, першы прарэктар Мінскага гарадскога інстытута развіцця адукацыі.
Тэма даклада: *Архіў царквы Святога Мікалая Цудатворцы ў Юрацішках: XVI – XXI стст.*
4. **Сергачоў Сяргей Аляксеевіч** – прафесар, доктар архітэктуры, прафесар Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: *Іўе XVI – сярэдзіны XVII стагоддзяў: класічная аднавулічная планіроўка горада.*
5. **Катанекша Дар’я Дзмітрыеўна** – вучаніца ДУА «Вучэбна-педагагічны комплекс Лялюкінскі дзіцячы сад – сярэдняя школа».
Тэма даклада: *Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Іўеўскага раёна.*
6. **Станевіч Анастасія Андрэеўна** – вучаніца ДУА «Іўеўская сярэдняя школа».
Тэма даклада: *Святочна-абрадавая культура татар горада Іўе ў кантэксце этнаканфесійнага развіцця рэгіёна.*
7. **Русакевіч Ганна Анатольеўна** – вучаніца ДУА «Вучэбна-педагагічны комплекс Ліпнішкаўскі дзіцячы сад – школа».
Тэма даклада: *Сацыяльна-эканамічнае развіццё мястэчка Ліпнішкі ў канцы XIX – першай трэці XX ст.*
8. **Чакавы Уладзіслаў Уладзіміравіч** – ДУА «Вучэбна-педагагічны комплекс Юрацішкаўскі яслі-сад – сярэдняя школа».
Тэма даклада: *Пад аховай Пакрова Прасвятой Багародзіцы (з гісторыі прыхода ў Жыжме).*
9. **Доўнар Аляксандр Барысавіч** – кандыдат гістарычных навук, загадчык аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Дзяржаўныя ўладанні на Іўеўшчыне ў XVI–XVIII стст.*

СЕКЦЫЯ 1

(Гімназія № 1, г. Іўе, вул. 50 год Кастрычніка, 25 а)

14:00 – 16:30

Мадэратары

Доўнар Аляксандр Барысавіч, кандыдат гістарычных навук,
загадчык аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі
Інстытута гісторыі НАН Беларусі;

Зянюк Раіса Уладзіміраўна, кандыдат гістарычных навук,
старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

1. **Мядзведзева Вольга Уладзіміраўна** – кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Цэнтральнага навуковага архіва НАН Беларусі; **Мядзведзеў Кірыл Аляксандравіч** – малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Даследаванне археалагічнай спадчыны Іўеўскага краю.*
2. **Велент-Шчэрбач Святлана Сяргееўна** – навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Каменны і бронзавы век на тэрыторыі Іўеўскага раёна: праблемы і перспектывы вывучэння.*
3. **Велент-Шчэрбач Святлана Сяргееўна** – навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі; **Ткачоў Алег Юр’евіч** – навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Новы помнік каменнага і бронзавага веку Барава 5 у Верхнім Пянімонні (вынікі даследаванняў 2014–2018 гг.).*
4. **Ліневіч Сяргей Барысавіч** – навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Падводныя археалагічныя працы каля вёскі Мікалаева Іўеўскага раёна ў 2018 г.*
5. **Сурскі Ягор Дзмітрыевіч** – малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Арганізацыя гандлю ў Іўі ў пачатку XVII ст.*
6. **Аніпяркоў Вадзім Вадзімавіч** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі; **Пашкевіч Уладзімір Іванавіч** – навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Трыбунальская харугва Вялікага Княства Літоўскага і Дудскае староства ў XVIII ст.: да пытання генезісу і забеспячэння ўнутраных войск на тэрыторыі Беларусі.*
7. **Пазднякоў Валерый Сямёнавіч** – кандыдат гістарычных навук, загадчык аддзела археаграфіі Беларускага навукова-даследчага інстытута дакументазнаўства і архіўнай справы.
Тэма даклада: *Лотва – мястэчка і воласць на Іўеўшчыне.*

8. **Сыцько Кірыл Валер'евіч** – магістр кіравання, малодшы навуковы супрацоўнік Цэнтральнага навуковага архіва НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Дакументы архіва парафіі Святога Мікалая ў в. Геранёны як гістарычныя крыніцы.*
9. **Лаўрэш Леанід Лявонцьевіч** – пісьменнік, сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў.
Тэма даклада: *Гісторыя прыхода ў Жыжме (зараз Вялікія Князікоўцы Ёўеўскага раёна).*
10. **Любая Алёна Аляксандраўна** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, прафесар кафедры Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы.
Тэма даклада: *Дзве запіскі з архіву князёў Друцкіх-Любецкіх у справе барацьбы за правы татараў Гродзенскай губерні ў 30-я гады XIX ст.*
11. **Зянюк Раіса Уладзіміраўна** – кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Канфесійнае становішча Ёўеўшчыны ў 1944–1980 гг.*
12. **Цыганкоў Леанід Мяфодзьевіч** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, намеснік старшыні ваенна-навуковага таварыства.
Тэма даклада: *Межконфесійныя адношэнні на Івьевскай земле как пример для остальных регионов страны.*
13. **Канавалава Юлія Уладзіміраўна** – супрацоўнік агульнага аддзела Марыўпальскага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: *Костел Святога Сімеона та Олены – плід скорботы Эдварда Войніловіча.*
14. **Квяткоўскі Алесь Адамавіч** – сябра Саюза мастакоў Беларусі, дацэнт Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: *Архітэктурна-мастацкая спадчына беларускіх арыстакратаў канца XIX – пачатку XX ст.*

Дыскусія

СЕКЦЫЯ 2

(Гіеўская сярэдняя школа, г. Гіе, вул. 50 год Кастрычніка, 25)

14:00 – 16:30

Мадэратары

Унучак Андрэй Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук,
загадчык аддзела гісторыі Беларусі Новага часу

Інстытута гісторыі НАН Беларусі;

Даўгач Таццяна Валянцінаўна, кандыдат гістарычных навук,
навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

1. **Ершэвіч Аляксандр Уладзіміравіч** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: *Арганізацыя дзяржаўных банкаўска-крэдытных устаноў на тэрыторыі Беларусі ў канцы XVIII – першай палове XIX ст.*
2. **Анофранка Наталля Васільеўна** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, страшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Праблема вышуку збеглых прыгонных, дэзерціраў і злачынцаў у беларуска-літоўскіх губернях у першай трэці XIX ст.*
3. **Церашкова Ксенія Сяргееўна** – кандыдат гістарычных навук.
Тэма даклада: *Ахова здароўя насельніцтва беларуска-літоўскіх губерняў (канец XVIII – пачатак XX ст.).*
4. **Жытко Анатоль Паўлавіч** – доктар гістарычных навук, прафесар Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка.
Тэма даклада: *Броварная вытворчасць у памешчыцкіх маёнтках Беларусі (1861–1914 гг.).*
5. **Гушчынскі Ігар Генадзьевіч** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, намеснік дэкана па вучэбнай рабоце факультэта дашкольнай адукацыі Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка.
Тэма даклада: *Інстытут міравых суддзяў на тэрыторыі Беларусі (1872–1918 гг.).*
6. **Даўгач Таццяна Валянцінаўна** – кандыдат гістарычных навук, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *«Вернуть крестьян на путь истины»: з гісторыі сялянскага супраціву на Гіеўшчыне падчас рэформы 1861 г.*
7. **Талмачова Святлана Аляксандраўна** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка.
Тэма даклада: *Роля міравых пасрэднікаў Віленскай і Гродзенскай губерняў у пазямельным уладкаванні сельскага насельніцтва.*

8. **Мадатаў Радзійн Міхайлавіч** – магістр гістарычных навук, аспірант Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Їўеўскі земляробчы гурток у структуры сельскагаспадарчых аб'яднанняў Віленскай губерні ў пачатку XX ст.*
9. **Новік Наталля Яўгенаўна** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Деятельность обществ сельского хозяйства Беларуси по развитию профессионального образования (конец XIX – начало XX в.).*
10. **Фамін Віталь Міхайлавіч** – доктар гістарычных навук, прафесар;
Пуцік Уладзімір Станіслававіч – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, дэкан факультэта павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарава Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: *Нацыянальныя аспекты ў праграмах палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў у Беларусі напярэдадні і падчас рэвалюцыі 1905–1907 гг.*
11. **Унучак Андрэй Уладзіміравіч** – кандыдат гістарычных навук, загадчык аддзела гісторыі Беларусі Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Їўеўскі край на старонках газеты «Наша Ніва».*
12. **Трубчык Алена Генадзьеўна** – кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Їўеўскі край ў гады польска-савецкай вайны (1919–1921 гг.).*
13. **Філатава Алена Мікалаеўна** – кандыдат гістарычных навук, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Татары Івья в Российской империи в историографии.*
14. **Любы Андрэй Уладзіміравіч** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: *3 любоўю да Віленічыны: Х. Лаўмяньскі і яго школа (1930-я гг. – пачатак XXI ст.)*

Дыскусія

16:30 – 17:00

ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКАЎ КАНФЕРЭНЦЫІ

(Їўеўская сярэдняя школа, г. Їўе, вул. 50 год Кастрычніка, 25)

ВАЖНЕЙШЫЯ ПАДЗЕЙ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ ЗА 2019 ГОД

21 сакавіка 2019 г. у г.п. Акцябрскі сумесна з Акцябрскім раённым выканаўчым камітэтам праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Акцябрскі край: гісторыя і сучаснасць».

4-5 красавіка 2019 г. у г. Мінску сумесна з Саветам маладых вучоных Інстытута гісторыі НАН Беларусі праведзена II-я канферэнцыя маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі «ARS LONGA: навуковыя дасягненні, практы, перспектывы» (90-годдзю Інстытута гісторыі НАН Беларусі прысвячаецца).

17-18 красавіка 2019 г. у г. Мінску сумесна з Беларускім дзяржаўным музеем гісторыі Вялікай Айчыннай вайны і Фондам садзейнічання актуальным гістарычным даследаванням «Гістарычная памяць» праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Вызваленне Беларусі. Памяць скрозь гады», прымеркаваная да 75-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

25-27 красавіка 2019 г. у г. Віцебску сумесна з Віцебскім дзяржаўным універсітэтам імя П.М. Машэрава праведзена V-я Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Актуальныя праблемы крыніцазнаўства (да 110-годдзя Віцебскай вучонай архіўнай камісіі)».

25-26 красавіка 2019 г. у г. Мінску сумесна з Фондам «Дырэкцыі II Еўрапейскіх гульніў» і Музеем гісторыі г. Мінска праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «*Rex militaris*: людзі, узбраенне, фартыфікацыя (ад старажытнасці да пачатку XIX ст.)».

15-17 мая 2019 г. у г. Мінску праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2018 годзе».

21 мая 2019 г. у г. Мінску сумесна з Адміністрацыяй Першамайскага раёна г. Мінска праведзена навукова-практычная канферэнцыя «Першамайскі раён г. Мінска: гісторыя, культура, людзі».

23-24 мая 2019 г. у г. Віцебску сумесна з Віцебскім дзяржаўным універсітэтам імя П.М. Машэрава праведзена IV-я Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Актуальныя праблемы міжнародных адносін і дыпламатыі (1918 г. – пачатак XXI ст.)».

20-21 чэрвеня 2019 г. у г.п. Расоны сумесна з Расонскім раённым выканаўчым камітэтам праведзена II-я навукова-практычная канферэнцыя «Расонскі край: гісторыя, культура, людзі (да 225-годдзя з дня нараджэння Я. Баршчэўскага)».

24-26 чэрвеня 2019 г. у г. Мінску праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Міждысцыплінарныя падыходы ў антрапалагічных даследаваннях этнакультурных рэгіёнаў».

27-28 чэрвеня 2019 г. у г. Мінску сумесна з Міністэрствам абароны Рэспублікі Беларусь праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Аперацыя «Баграціён» (да 75-годдзя вызвалення Беларусі)».

18-23 жніўня 2019 г. сумесна з беларускім офісам Фонду Конрада Адэнаўэра праведзена Міжнародная летняя школа «Усходняе партнёрства: бягучая сітуацыя і магчымыя далягальды».



**НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК
БЕЛАРУСІ (НАН Беларусі)**

220072, г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 66;

Тэл.: (+375-17) 284-18-01;

Факс: (+375-17) 284-28-16;

e-mail: nasb@presidium.bas-net.by;

<http://nasb.gov.by>.

Вышэйшая дзяржаўная навуковая арганізацыя Рэспублікі Беларусь, якая ажыццяўляе арганізацыю і каардынацыю фундаментальных і прыкладных навуковых даследаванняў па важнейшых напрамках прыродазнаўчых, тэхнічных, гуманітарных, сацыяльных навук і мастацтваў.

Нацыянальная акадэмія навук ажыццяўляе арганізацыю, правядзенне і каардынацыю дзяржаўнай навуковай экспертызы, праводзіць дзяржаўную палітыку і рэгуляванне дзейнасці арганізацый у галіне даследавання і выкарыстання касмічнай прасторы ў мірных мэтах, выступае ў якасці галаўной арганізацыі Беларусі па навукова-метадычным забеспячэнні развіцця інфарматызацыі, а таксама выконвае асобныя функцыі рэспубліканскага органа дзяржаўнага кіравання ў галіне навукі.

Заснаваная ў кастрычніку 1928 г. як Беларуска акадэмія навук і ўрачыста адкрытая 1 студзеня 1929 г., Нацыянальная акадэмія навук Беларусі з'яўляецца вядучым даследчым цэнтрам Беларусі, які аб'ядноўвае высокакваліфікаваных вучоных розных спецыяльнасцей і дзясяткі навукова-даследчых, навукова-вытворчых, канструктарскіх і ўкараняльніцкіх арганізацый. У Нацыянальнай акадэміі навук працуе звыш 16 тыс. даследчыкаў, тэхнікаў, дапаможнага і абслугоўваючага персаналу. Тут каля 5357 даследчыкаў, 424 дактары навук і 1737 кандыдатаў навук.

Асноўнымі навуковымі і навукова-арганізацыйнымі падраздзяленнямі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі з'яўляюцца аддзяленні Акадэміі навук, якія аб'ядноўваюць акадэмікаў і членаў-карэспандэнтаў Акадэміі навук адной або некалькіх галін навукі, каардынуюць дзейнасць навуковых арганізацый. У дадзены час НАН Беларусі мае ў сваёй арганізацыйнай структуры сем аддзяленняў: Аддзяленне аграрных навук; Аддзяленне біялагічных навук; Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў; Аддзяленне медыцынскіх навук; Аддзяленне фізікі, матэматыкі і інфарматыкі; Аддзяленне фізіка-тэхнічных навук; Аддзяленне хіміі і навук аб Зямлі.

АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАЊІТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ НАН БЕЛАРУСІ

Тэл.: (+375-17) 284-28-18, факс: (+375-17) 284-07-74;

e-mail: humanity@presidium.bas-net.by;

<http://nasb.gov.by/bel/organizations/departments/ogum.php>.

Створанае ў 1936 г. як АДДЗЯЛЕННЕ грамадскіх навук Акадэміі навук БССР. Выконвае і каардынуе комплекс навуковых даследаванняў у розных галінах сацыяльных і гуманітарных навук. Асноўнымі напрамкамі даследаванняў навуковых устаноў АДДЗЯЛЕННЯ з'яўляюцца механізмы фарміравання і функцыянавання інавацыйнага, устойлівага сацыяльна-арыентаванага развіцця Рэспублікі Беларусь, сацыяльныя і палітычныя працэсы ў сучасным беларускім грамадстве, тэарэтычныя праблемы развіцця культуры, філасофска-светапоглядныя перадумовы сацыяльнага прагрэсу, гісторыя фарміравання беларускай нацыі, развіцця і ўмацавання беларускай дзяржаўнасці, даследаванне беларускай мовы і літаратуры.

У склад АДДЗЯЛЕННЯ ўваходзіць Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры; інстытуты філасофіі; эканомікі; сацыялогіі; гісторыі; Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа і РУП «Выдавецкі дом «Беларуская навука». У АДДЗЯЛЕННІ 9 акадэмікаў і 16 членаў-карэспандэнтаў. Па стане на 1 студзеня 2017 г. у замацаваных за АДДЗЯЛЕННЕМ навуковых арганізацыях працавала каля 900 чалавек, у тым ліку 508 даследчыкаў, 52 дактары і 195 кандыдатаў навук.



ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ

220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1;

Тэл./факс: (+375 17) 284-18-70;

e-mail: ii@history.by; <http://history.by>.

Інстытут гісторыі – вядучы цэнтр навуковых даследаванняў Рэспублікі Беларусь у галіне гісторыі, археалогіі і антрапалогіі, адзін са старэйшых навуковых інстытутаў НАН Беларусі.

Заснаваны 15 кастрычніка 1929 г. Інстытут удзельнічае ў выкананні міжнародных навуковых праектаў, мае ўстойлівыя сувязі з навуковымі цэнтрамі Расіі, Украіны, Польшчы, Літвы, Латвіі, Германіі, Францыі, Сербіі і інш.

Стрыжань навуковай дзейнасці вучоных інстытута – даследаванні сацыяльна-эканамічнага, грамадска-палітычнага, дзяржаўнага, нацыянальнага, культурнага развіцця, міжнароднага супрацоўніцтва Беларусі, а таксама арганізацыя мерапрыемстваў па вывучэнні, захаванні, практычным выкарыстанні і папулярызацыі гісторыка-культурнай спадчыны краіны. Пры інстытуце дзейнічае Цэнтральны навуковы архіў НАН Беларусі, у складзе якога маецца адзіны ў краіне Фонд археалагічнай навуковай дакументацыі.

Асноўныя напрамкі навуковай дзейнасці:

- навуковыя даследаванні па археалогіі, айчыннай і ўсеагульнай гісторыі, антрапалогіі, археаграфіі, крыніцазнаўстве, нумізматыцы, генеалогіі, геральдыцы, сфрагістыцы;
- археалагічная экспертыза будаўнічых праектаў і выратавальныя археалагічныя даследаванні;
- інвентарызацыя помнікаў археалогіі і падрыхтоўка праектаў іх зонаў аховы;
- стварэнне электронных баз антрапаметрычных дадзеных розных груп насельніцтва;
- арганізацыя, распрацоўка і каардынацыя мерапрыемстваў па навуковым вывучэнні, практычным выкарыстанні і папулярызацыі гісторыка-культурнай спадчыны краіны;
- распрацоўка навуковых канцэпцый музеяў і музейных комплексаў;
- экспертыза навуковых, навукова-тэхнічных і народна-гаспадарчых праграм, інавацыйных праектаў, нарматыўных прававых актаў па профільнай дзейнасці інстытута;
- падрыхтоўка навуковых і навукова-папулярных выданняў, фотаальбомаў, буклетаў па гісторыі, археалогіі і антрапалогіі;
- арганізацыя навуковых і навукова-практычных канферэнцый, круглых сталаў, семінараў;
- падрыхтоўка навуковых кадраў вышэйшай кваліфікацыі праз аспірантуру, дактарантуру і саіскальніцтва.

Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2016–2020 гг. «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства» (навуковы кіраўнік – член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя) падпраграмы № 1 «Гісторыя і культура» (навуковы кіраўнік – кандыдат гістарычных навук, дацэнт В.В. Данілавіч).

ВЫДАННІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ Ў 2018-2019 ГАДАХ

